

# У Мінску праходзіць І Рэспубліканскі краязнаўчы форум

13.03.2020 00:47

Аўтар: [Вікторыя Целяшук \(/be/tags/viktoryya-celyashuk\)](/be/tags/viktoryya-celyashuk)

[Культура \(/be/kultura\)](/be/kultura)

У Мінску на пляцоўках Нацыянальнага гістарычнага музея праходзіць І Рэспубліканскі краязнаўчы форум. Паводле слоў старшыні Беларускага фонду культуры Тадэвуша Стружэцкага, сёлетні форум — самы прадстаўнічы з усіх, што праходзілі за апошнія дзесяцігоддзі. Удзел у маштабным мерапрыемстве, прысвечаным Году малой радзімы, бяруць каля 230 энтузіястаў і прафесійных даследчыкаў мясцовай гісторыка-культурнай спадчыны: супрацоўнікі музеяў і бібліятэк, журналісты і літаратары, гісторыкі, педагогі, студэнты і школьнікі з розных рэгіёнаў краіны.



«Чалавек як істота біялагічная не вечны, ён мае свой пачатак і канец. А вось даследчык, той, хто піша, жыве да таго часу, пакуль жыве яго праца, яго тэксты. Я хачу пажадаць кожнаму з нас, каб у вечнасці засталіся тыя словы пра гісторыка-культурную спадчыну Беларусі, якія сапраўды вартыя захавання і папулярызацыі, — звярнуўся да даследчыкаў старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы і культуры Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу, доктар гістарычных навук Ігар Марзалюк. — Для гэтага трэба, каб мы пазбавіліся комплексаў мізэрнасці і правінцыйнасці і памятаць, што за нашымі плячыма — вялікая традыцыя, вялікая гісторыя і кожны з нас мусіць яе любіць, шанаваць і тыражаваць веды аб ёй».

Учора удзельнікі форуму прадставілі шматлікія ініцыятывы і праекты, якія ўжо рэалізаваны ў рэгіёнах дзеля захавання культурнай, прыроднай спадчыны і гістарычнай памяці, падзяліліся назапашаным вопытам і нявырашанымі праблемамі, абмеркавалі выхавальчы патэнцыял краязнаўства ва ўстановах адукацыі, шмат спрачаліся пра ўзаемадзеянне розных структур у краязнаўчым кірунку. Сёння праца на розных музейных пляцоўках працягнецца. Напрыканцы плануецца прыняць рэзалюцыю, якая падвядзе вынікі першага і акумуляе найбольш цікавыя ідэі і прапановы на наступныя краязнаўчыя форумы. Акрамя таго, адбудзецца цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў і пераможцаў конкурсу краязнаўчай літаратуры за 2017—2019 гады. Арганізатары творага спаборніцтва атрымалі больш як 200 работ, сярод якіх ёсць і навуковыя даследаванні, і фотаальбомы, і творы мастацкай літаратуры, і цэлыя кніжныя выдавецкія серыі. Экспертная рада вызначыла найлепшыя работы ў намінацыях, прысвечаных Году малой радзімы (яны, дарэчы, сталі аднымі з самых масавых), 75-годдзю Вялікай Перамогі, у катэгорыі «Мой род, мая краіна» і ў намінацыі, прысвечанай асобным арганізацыям, прадпрыемствам, школам. Таксама аднаму з краязнаўцаў будзе ўручаны Гран-пры конкурсу ад Міністэрства інфармацыі Беларусі.

Навіны Папулярнае

11:07 У Гомельскім раёне сапёры аб'яскодзілі нямецкі арсенал часоў вайны  
(/be/news/20200313/1584086830-u-gomelskim-rayone-saporyu-abyasshkodzili-nyamecki-arsenal-chasou-vayny)

10:55 Беларуская чыгунка скарэктывавала расклад руху міжнародных цягнікоў  
(/be/news/20200313/1584086854-belaruskaya-chygunka-skarektivavala-rasklad-ruhu-mizhnarodnyh-cyagnikou)

09:55 У жонкі прэм'ер-міністра Канады Джасціна Трудо пашвердзіўся каранавірус  
(/be/news/20200313/1584082559-u-zhonki-premer-ministra-kanady-dzhonki-pacverdziusya)

[УСЕ НАВІНЫ \(/BE/NEWS\)](#)

## Іншыя матэрыялы аўтара

Фільм «Наш НЛЕВ» пакажуць 17 сакавіка на «Беларусь 1»  
(/be/news/20200312/1584029026-film-nash-hleb-mozhna-paglyadzec-17-sakavika-na-belarus-1)

Кожка, бабры і добрая мараль: зазірнулі на рэпетыцыю оперы для дзяцей «Коткін дом»  
(/be/news/20200311/1583926196-koshka-babry-i-dobraja-maral-zazirnuli-na-repetycyuu-opery-dlya-dzaycey)

Васілю Раінчыку — 70!  
(/be/news/20200307/1583566384-vasilyu-rainchyku-70)

ЮНЕСКА ўключыла ў календар памятных дат 2020-га 150-годдзе з дня нараджэння Фердынанда Рушчыца  
(/be/news/20200306/1583511424-yuneska-uklyuchyla-u-kalyendar-pamyatnyh-dat-2020-ga-150-oddze-z-dnya-naradzheniya-ferdynanda-rushchitsa)



Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Арганізатары краязнаўчага форуму спадзяюцца, што распачатая ініцыятыва атрымае працяг у іншых праектах. У прыватнасці, намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Аляксандр Суша запрасіў краязнаўцаў на вялікі міжнародны кангрэс, прысвечаны праблематыцы краязнаўства, які адбудзецца ў кастрычніку і аб'яднае сабраць прадстаўнікоў не менш чым з 10 краін.

**Вікторыя ЦЕЛЯШУК**

**Загаловак у газеце: Часткі цэлага**